

Вольная Беларусь – гэта жанчына. Вольга Такарчук салідарная з беларускімі жанчынамі, якія змагаюцца за свабоду

Я памятаю час, калі апазіцыянерам у камуністычнай Польшчы абяцалі вызваленне з турмаў ў абмен на рашэнне аб эміграцыі. Я жыву ў краіне, якая калісьці спецыялізавалася на выгнаннях. Таму дзеянні беларускіх дзяржаўных улад, якія прымушаюць сваіх непаслухмяных грамадзян і грамадзянак выязджаць за мяжу, не з'яўляюцца для мяне нечаканасцю. Я прызнаю гэтую мадэль і яе спецыфічны парадокс. Тут абяцанне свабоды - гэта, па сутнасці, зняволенне. І знаходжанне ў краіне, у якой людзям пагражаюць пераследам, арыштам і помстай блізім - становіцца прыкметай сапраўднай свабоды. У маёй краіне, у многіх краінах былога ўсходняга блока, доўгі час гэты гераізм быў перш за ўсё ўдзелам мужчын. Прынамсі пра гэта сведчыць гісторыя, якую нам напісалі. Але сёння свабодная Беларусь - гэта жанчына. Аляксандр Лукашэнка аднойчы сказаў: "Наша канстытуцыя такая, што мужчыне цяжка несці цяжар улады - калі вы аддасце гэты цяжар жанчыне, то яна бедная ўпадзе". У мяне ёсць дрэнныя навіны для яго і добрыя навіны для ўсяго свету: гэтая бедная жанчына не ўпадзе. Больш - яна будзе змагацца за свабоду, за Беларусь.

Я захапляюся дзясяткамі тысяч жанчын, якія абараняюць мужчын ад нападаў АМОНа. Я думаю пра беларускіх жанчын-палітыкаў, імёны якіх сёння ведае ўвесь свет, і якія сталі сімвалам барацьбы за дэмакратыю. Пра выкрадзеную Марыю Калеснікаву, якая парвала пашпарт, каб яе не прымусілі перасякаць мяжу з Украінай. Пра Святлану Ціханоўскую і Вераніку Цапкала, якія былі вымушаны эміграваць. Пра Вольгу Кавалькову, якую гвалтам адвезлі на мяжу з Польшчай. Але больш за ўсё я думаю пра Святлану Алексіевіч, выдатную пісьменніцу, лаўрэатку Нобелеўскай прэміі, апошняга члена апазіцыйнай Каардынацыйнай Рады, якая засталася на свабодзе. Святлана, я хацела бы, каб Вы ведалі, што калі б гэта было магчыма, я б стаяла разам з незалежнымі журналістамі перад вашым домам і абараняла Вас. Са сціснутымі ў кулакі рукамі.

Вольга Такарчук
пісьменніца, лаўрэат Нобелеўскай прэміі па літаратуры